

Усходні вектар

— Ды задаўбалі гэтыя ляхі! Дзяруць з нас тры скуры. А мы ўжо і па адной не маєм. То хабар ім валачы, то паі да паўсмерці. Колькі можна цярпець? — пераймаўся Алесь. — Не паспей з адным расплаціца, другі паўзе па грошы. Мы хто? Кантрабандысты ці мафіезнікі? Ці ведаеце, хлопцы, чым адрозніваецца кантрабандыст ад мафіозі?

Хлопцы толькі паціснулі плячамі. Ніхто дагэтуль нават і не спрабаваў задумашца пра такое філасофскае пытанне. Жыццё ёсьць такое, якое ёсьць. Стаяць на мяжы нейкі паўдурак у мундзіры і ты мусіш яму заплаціць, каб правезці лішнюю літроўку спірту. А мафіозі ён, ці проста падняволъны, які дзеліцца сваім нелегальным прыбыткам з начальнікам, цябе, папраўдзе, мала цікаўіць. Такое жыццё. Не падмажаш — не паедзеш. Каб нешта знайсці, трэба спачатку нешта кінуць наперад.

—А я вам растлумачу, чым адрозніваецца звычайны бандыт ад мафіозі, — не супакойваўся Алесь. — Бандыты дзеюць самі па сабе. У іх ёсьць свой кодэкс гонару і пэўныя абавязкі перад бандыцкай супольнасцю. І ўсё на гэтым. А мафіозі — гэта бандыты, якія маюць падтрымку і ахову дзяржаўных структур. У іх

не толькі няма аніякага кодэксу гонару, але і гонару зусім. Для іх важным ёсьць толькі загад зверху. І яны яго мусяць выканаць. Адным словам — бюракратыя. Вось і тут яе развялі. Беларускаму мытніку заплаці, польскаму заплаці, а сабе застаецца дуля. Пара мняць вектар дзейнасці.

— А што ты прапаноўваеш? — ня смела спытаўся Васька. — Мы ж, кантрабандысты, таксама народ трошкі незаконнапаслухмяны. Мусім дзеіць у тых варунках, якія ёсьць.

— Мы?! — абурыўся Алесь. — Ды мы эліта! У нас гонар — найвышэйшы закон. Мы можам парушаць што хочаш. І законы дзяржаўныя, і законы свету злачыннага, і нічым не пераймацца. Бо мы жывём па законах сумлення. Амаль па Бібліі. Робім людзям толькі тое, што сабе жадаем. Вось ты, адмовіўся б, калі хтосьці прадаў табе гарэлку танней, чым у краме?

Аргумент быў сапраўды пераканаўчы. Хто табе адмовіцца ад таннейшага. Ды і адчуць вартасць сваёй прафесіі каму не даспадобы. Але Васька не супакойваўся.

— І што ты прапаноўваеш? — дамагаўся ён. — Можа, каб не даваць хабар, нам пайсці працаўцаў у калгас? Раствумач людзям, пра што ты тут распінаешся цэлую гадзіну?

— І растлумачу, — упэўнена заяўвў Алесь. — Хопіць нам хабар гэтым сабакам даваць. Пара мняць вектар дзейнасці на ўсходні. Там мытняў няма. Вязі ў Расію ўсё, што хочаш. Асабліва там добра купляюць золата. Бярэм у Польшчы золата на ўсе грошы што ёсьць і сам чорт нам не брат.

Перспектывы разбагацець на золаце зацікавілі ўсіх. Ды і сапраўды абраўдла хабар даваць палякам. Каб хоць усё па-чалавечы было. А то дзяруць з цябе грошы, ды яшчэ з такім выглядам, што ласку табе робяць. Аб'ядналі мы свае капиталы, ды гайда па золата для маскалёў.

На беластоцкім рынку золата было тады больш, чым ва ўсіх золатакапальнях свету. Ды і нікто нікога не падманваў. На працягу дзесянтынага гадоў дваццатага стагоддзя не зарэгістравана аніводнага выпадку, каб замест золата падсунулі штосьці іншае. Мы накуплялі ланцужкоў і бранзалетаў ды рушылі, паціраючы руکі ад мяркуемага прыбытку, у Москву. Мытняў на ўсходній мяжы Беларусі сапраўды не было. Але, як толькі мы ступілі на перон беларускага вакзала ў Москве, адразу зразумелі — мытні ў Расіі паўсюль.

Першы міліцыянт, які нам трапіўся на шляху, адразу запатрабаваў грошы. Яго не цікавіла хто мы, адкуль мы і чаго прыехалі.

— Хочаце ў Москву — плаціце, — бессаромна заявіў ён, гледзячы паверх нас бескаляровымі маргалкамі, над якімі зязяя кукарда з двухгаловым арлом.

Плаціць нам справа звыклая. Але, калі перавозачы кантрабанду ў Польшчу, мы плацілі найбольш два разы, раз беларускаму мытніку і раз польскаму, то Расія нам паказала цуды вымагальніцтва. Грошы з нас здзіралі ўсе, хто меў уладу. Часамі здавалася, што каб гандляваць у Москве, трэба даць хабар усім яе жыхарам. А іх жа там дзесяць мільёнаў. На ўсіх, калі разабрацца, фізічна не прывязеш столькі золата. А як мы перасталі даваць хабар, тлумачачы, што ўжо заплацілі, нас арыштоўвалі, прывозілі ў пастарункі, білі і гаварылі толькі адно слова — „Деньги!”. І нават, калі мы ўрэшце прызналіся, што мы кантрабандысты, але ўсё ў нас ужо забралі, нейкі міліцэйскі начальнік заяўіў:

— А мне ўсё адно. Будзьце хоць кантрабандысты, хоць тэрарысты. Спярша заплаціце, а пасля рабіце што хочаце. Мяне гэта ўжо не цікавіць.

Вярнуўшыся ў Беларусь без грошай і тавару, мы спыталіся ў Алеся:

— Ну як табе ўсходні вектар нашай дзейнасці?

Той не зразу адказаў. Задумаўся. А пасля падмаргнуў левым вокам ды рассмяяўся:

— Аблупілі, хлопцы, нас да ніткі. Няма чаго туды больш сунуцца. У Расіі ніколі не будзе кантрабандыстаў. І таму мне іх шкода. Кантрабандыст толькі тады кантрабандыст, калі ёсць мяжа ды мытня. А як няма адной мяжы, то іх тады мноства. Кожны міліцыянт робіць сваю. А дзе няма кантрабандыстаў — ёсць толькі тэрапысты.